


## Сяргей Шаўцоў



...цікава, ці ўзрадаваўся б Джордж  
Оруэл,  
калі б убачыў, што нашая рэальнасць  
пераўзыўшла ягоныя фантазіі?.. . . . .

## Купіце дом

*Вясковы дзённік 2002-га году*

Я даўно зразумеў: ня трэба гойсаць па краіне з кутка ў куток, каб атрымаць уяўленыне пра сёньняшняе жыцьцё беларусаў. Больш прадуктыўна — паназіраць за адным месцам, пажадана, добра знаёмым. Скажам, за радзімай. Што можа быць знаёым лепш, чымсьці радзіма? Такім чынам, задача заключаецца толькі ў tym, каб глядзець і думакаць, зауважаць і аналізаваць. Усяго толькі...

### 1.

Люблю чытаць аб'явы. Асабліва, калі бываю дома. У аб'явах можна знайсці шмат цікавага і павучальнага. Нават у абсолютна незнаёмы горадзе атрымаць уяўленыне пра асаблівасці мясцовага жыцьця найпрасцей менавіта праз аб'явы.

У маёй Церахоўцы — мястэчку, што пад Гомелем — самыя адметныя аб'явы зьяўляюцца каля пасялковага савету. Тут, я сказаў бы, адчуваеца пульс сацыяльна-эканамічнага

жыцьця радзімы. Як вялікай, так і малой. Зрэшты, па-мойму, радзіма бывае толькі ад-на — малая.

Гэтым разам вывесілі сьпіс тых, хто завінаваціўся па кватэрнай плаце. 3 указаньнем імя, прозвішча, імя па бацьку і адрасу. Усяго 40 чалавек, а сумы па мясцовых мерках даволі адчуvalьныя: 80, 60, 40, 30 тысячаў рублёў, самая маленъкая — недзе 3 тысячы.

Побач са мною стаяць трох жанчыны з камунгасу. Сьпіс яны абмяркоўваюць зласыліва, чыста па-жаночы: «А-а, гэты алкаголік... Дзе ж яму за кватэрну плаціць! Сябе самога засталося прапіць!». «А што, хіба ў сьпісе ўсе — алкаголікі?» — пытаюся. «Ды не... — крыху разгублена адказвае адна. — Пенсіянеры больш... Альбо тыя, што без працы сядзяць... Ды яшчэ перасяленцы...»

Раней не плаціць за кватэрну было сорамна. Праўда, раней і платы была сімвалічная. Можна сказаць, яе як бы і не было. Цяпер рост кватэрнай платы ўпэўнена абганяе рост зарплаты. Хутка, відаць, абгоніць. І тут, як у марафоне: нехта адстаў, нехта сышоў з дыстанцыі. Пераважная большасць пакуль бяжыць у сярэдзіне, а лідзіруючая група малалікая.

...У канцы аў'явы — «капошняе кітайскае папярэджанье»: злосных неплацельшчыкаў прыцягнуць да суда. Ня думаю, што гэта некага моцна страшыць. Заяц, якога загналі ў кут, перастае баяцца...

## 2.

Дома ў бацькоў гучыць, зразумела, толькі беларускае радыё. Цэлы дзень. Воленс-ноленс, даводзіцца слухаць.

Інтэрв'ю з дырэктарам цяплічнага камбінату: «Калі газ нам ня будуць прадаваць па ільготным кошце, дык давядзеца закрываць вытворчасць...» Ну і закрывай. Напалохаў. Хто ў нас купляе агародніну ў краме? Мо, дзівакі неікія. Адно з двух: людзі альбо вырошчаюць на дачы, альбо купляюць на рынку, дзе ёсьць выбар і можна дамовіцца аб кошце.

У краме ж не патаргуюцца, прадаўцам кошт «спусьцілі» зьверху. Калі агародніна страціць таварны выгляд, цану зьнізяць, а потым — звяялую агародніну выкінуць на звалку. Цыкл завершаны: з зямлі — у зямлю.

Таму агароднінную краму непадалёк ад нашага дому зачынілі. Потым ператварылі яе ў звычайны гастроном. Крыху далей, за два прыпынкі, ёсьць крама «Насенінне». У поўнай адпаведнасці з законамі попыту і прапановы. Насенінне купяць, а гнілія агуркі — не. Прыватнік зноў атрымаў бліскучую перамогу...

А навошта тады ўтрымліваць вялізны цяплічны камбінат, прашу пра-бачэння за каламбур, у цяплічных умовах? Прыватнік увогуле ня просіць ніякіх умоваў. Дайце яму кавалак зямлі — і ўсё будзе. Даўно ні для кога не сакрэт, што бульбай і агароднінай краіну забясьпечвае менавіта прыватнік. Гэта з рыпам, але прызнае нават высокое сельскагаспадарчае начальства.

Перафразуючы вядомы выраз: дайце мне матэрыяльны інтарэс — і я перавярну рынак. І без усялякіх ільготаў.

## 3.

Адна нашая жанчына пайшла на пенсію. Напісаў і зас্মяяўся: раней нам настойліва рэкамендавалі пісаць — «на заслужаны адпачынак». Съмешна таму, што адпачынак чалавек заслужыў, а пенсію?

Дык вось, жанчына «заслужыла» пенсію ў 40 тысячаў рублёў... І запла-кала, бо гэта сапраўды гора — жыць сёньня на такія гроши. На адзін хлеб, я палічыў, пойдзе 8-9 тысячаў у месяц. Заплаці за сывяцло, газ, яшчэ сякія-такія, апрач хлеба, прадукты — што застаецца? Менш, чым нічога.

Жанчына спачатку абурылася, паехала шукаць праўду ў Добруш. У

аддзеле сацзабесыпчэння ёй патлумачылі: існуоць нейкія каэфіцыенты, і, паводле якіх ёй і вызначылі гэткі памер пенсіі. Жанчына, вядома, нічога не зразумела і ўсю дарогу да дому праплакала. Каэфіцыенты ёсьць — жыцьця няма...

Страшна тое, што ёй ніхто не дапаможа. Яна так і застанецца на збочыне. Бо першымі закладнікамі любога часу «пераменаў» зьяўляюцца якраз старыя і малыя. Адныя ўжо, а другія яшчэ ня могуць працаўаць. І першых, і других утрымліваюць трэція — працууючыя. Пенсіянерай у нас — усё больш, а працууючых — усё менш. І працууюць яны ўсё менш... Тут пакуль нічога ня зьменіш, бо зъмяніць нешта трэба было гадоў дзесяць таму. А цяпер без ахвяраў не абысьціся. Нікому невядомых і нікому, па сутнасці, непатрэбных...

#### 4.

У калгасе, што на ўскрайку пасёлку, зноў зъмяніўся старшыня. Калі не памыляюся, чацьверты за апошнія чатыры гады. Папярэдніка забралі ў райцэнтр. Цяпер ён будзе галоўным раённым аграномам. Гэта называецца — ратацыя кадраў. Новаспечаны аграном адрозніваўся тым, што спакойна сядзеў у сваім кабінцы, і ездзіў толькі на розныя нарады ў Добруш. Праца немалая, праўда, бо нарады адбываюцца ледзь ня кожны дзень. Асаблівай інтэнсіўнасці яны дасягаюць пасля селектарных нарадаў з Мінском.

Гутару з новым старшынём. Яму крыху за сорак, мажны, упэўнены ў сабе, толькі вочы сумныя. Гаворым пра гаспадарчыя справы, хаця размова на клейца. Перад гэтым я паходзіў па «аб'ектах» — пустэча, разбурэньне. Некалі тут быў вялізны жывёлагадоўчы комплекс, цялушак дарошчвалі і прадавалі па ўсім раёне. Самі будынкі, дакладней съцены ды дах, яшчэ захаваліся. А больш нічога — амаль усё раскрадзена.

Пад канец гутаркі пытаю:

— Чаму вы пагадзіліся на гэтую пасаду? Навошта вам усе гэтыя клюпаты?

Ён доўга маўчиць, глядзіць у вакно, потым неяк стомлена адказвае:

— У раёне за апошні год з 22 старшыняў калгасаў зъмянілася 17... Хлопцы сыходзяць — хто на мытню, хто на фірму. Адным словам, не прападаюць... Думаеш, я тут надоўга затрымаўся? Што-небудзь ня так — і каленам пад ср.... Сёньня ўвогуле лепш дурнем прыкінуцца — больш пражывеш. Намі дурні камандуюць, ну і мы гэтак жа вымушаныя... Ат, выганяць — таксама не прападу. Тут воні набываеш, як справу арганізаць, як народам кіраваць. Усюды потым будзеш жаданы. Я ж ведаю...

Старшыні загадалі ў калгасе правесыці рэформу. Сабралі сход: што будзем рабіць — распускаць калгас ці не? Калгасынікі аднагалосна прагаласавалі: не. У калгасе дзесяці 200 работнікаў, а на іх — больш за 400 пенсіянерай. Гэтыя і пераважылі. Бо яны — баяцца. Ня будзе калгасу, на іх увогуле забудуцца.

Пытаюся ў старшыні, што ён думae пра рэформы. Ён зноў маўчиць, потым кажа кароткае брыдкае слова і гучна съмлечца...

#### 5.

Я гэтага мужчыну бачыў на нашым вакзале яшчэ ў верасьні мінулага году. Ён драмаў на лаўцы. Час ад часу адкрываў вочы: погляд быў пусты, абыякавы. Падалося, што бомж. Хаця, адкуль яны ў нашым пасёлку? Іх тут ніколі не было.

У кастрычніку ён павесіўся...

Маці расказала мне пра яго. У мужчыны было троє братоў і маці. Адзін

за адным браты памерлі ў розных гарадах СНД. Потым памерла маці. Чалавек застаўся адзін. Татальна адзін.

Ён жыў у матчынай хаце. Паліва не было, грошай не было, ежы не было. Праседзеўши нач у халодным пакоі, галодны і стомлены ён ішоў на вакзал. Там спаў, бо на вакзале тапілі і было цёпла. Ім, вядома, ніхто асабліва не цікавіўся: чалавек дый чалавек... На што жыў, чым харчаваўся — невядома. Да пенсіі не дапрацаваў, скарацілі. Іншай працы ў пасёлку не знайшоў. Доўга такое жыцьцё працягвацца не магло.

І ён павесіўся. Яго скарацілі і з жыцьця...

Большасць самазабойстваў здараецца па звычайнай дурноце — пра гэта съведчаць урачы «хуткай дапамогі». У гэтым жа выпадку ўсё было заканамерна. Пра мінулае толькі самотныя ўспаміны, наперадзе — нічога. Чорны квадрат. Пустэча.

Праўда, я думаю, што яго забіў час. Час, калі кожны сам за сябе. Памры ты сённяня, а я заўтра. Ёсьць людзі моцныя, ёсьць слабыя. Хрысьціянскі закон: моцны дапамагае слабаму — сённяня не спрацоўвае. На ўсіх не хапае. Пяцьцю хлябамі накарміць пяць тысячаў не ўдаецца. Каму не хапіла, той асуджаны. Як кажуць ваенныя людзі — разумныя страты...

Жыцьцё — чыгуначная каляіна. Шпалы — гады. Увесь шлях — лёс. Рэйкі — два варыянты лёсу, бо іх заўсёды толькі два: твой і ня твой. Нехта даедзе да канцавога пункту. Нехта сыйдзе на прамежкавай станцыі.

Вось толькі ня трэба высаджваць гвалтам. Нават калі ездзеш «зайцам»...

## 6.

Калі з нашага пасёлку ідзеш на ўсход, дык якраз трапляеш на Пралетарку — так называецца раён былой бальніцы. Яе чамусьці пабудавалі ў трох кіламетрах ад пасёлку. Бальніца — былая, бо яе даўно няма. У капитальным будынку зараз жыве адзін чалавек — фермер Валодзя. Хаця, вядома, крыху съмешна: у нашыя дні фермер як від амаль выведзены. Але...

Але Валодзя жыве. Дрэнна, ды жыве. Справу пачынаў бацька — памёр ад інсульту. Валодзю засталася бальніца. Жыць там, як я зразумеў, немагчыма. Столі высачэзныя: такое памяшканье атапіць практична нельга.

Як бацька ваяваў «за зямлю, за волю» — гэта гісторыя асобная і для людзей з моцнымі нервамі. Увогуле, атрымліваецца прыгожа, у традыцыях савецкай журналістыкі: сын працягвае справу бацькі Але я гляджу навокал, на гэты бардак і разбурэнне, на горы металалому, съмецыце, на мышку, што бегае паміж рамамі, — не, савецкая журналістыка тут адпачывае...

— Пра што ты марыш, Валодзя?

— Ды вось, трэба б столі зьнізіць... А то ўзімку зноў будзе холадна...

Я хаваю блакнот. Суду ўсё ясна. Калі марай фермера зъяўляецца праблема абагрэву памяшканья, дзе ён жыве, то... То аб чым гаварыць? Пра што гаварыць, калі ў куточку стаіць батарэя пустых пляшак з-пад гарэлкі? Пра што гаварыць, калі съметнік разъмяшчаецца непасрэдна ля ўваходу ў, з дазволу сказаць, дом?

Хаця, зрешты, што тут такога? Якая краіна, такія і фермеры.

## 7.

На наш ільнозавод мне даўно хацелася схадзіць. Што я там чакаў убачыць? Ды сам ня ведаю.

Калі прахадной купкамі стаялі рабочыя і смалілі танную «Астру» (драгія цыгарэты ў нас кураць толькі «мянялы» — з-за адсутнасці абменных пунктаў гэты «бізнэс» на мяжы з Украінай працьвітае) абмяркоўваючы чарговы выступ презідэнта і расказвалі сувежыя показкі пра яго. Тут выйшла сакратарка, прышліла на дошку аб'яваў паперку. Мужчыны пакідалі «бычкі» і моўчкі сталі тую паперку чытаць.

— Ну-у-... Адвалілі... — пачулася.

Аб'ява паведамляла, што кожны работнік ільнозаводу прэміруеца з нагоды Дня работніка сельскай гаспадаркі. Прэмія складала 3 тысячи 660 рублёў. Кожнаму. Рабочыя пачалі каментаваць суму прэміі, праз слова згадваючы «маці» ў розных спалучэньях.

«Якраз на бутэльку гарэлкі ды кільку», — пазней пракаментаваў гэта дырэктар заводу. Зарплата самога дырэктара за апошні месяц складаў крыху больш за 100 тысячаў рублёў. Дырэктар сам паказаў мне свой разліковы квіток, як падалося — паказаў з гонарам. Калі ён кажа, колькі зарабляе, — яму ня вераць. А адзін знаёмы гомельскі яўрэй глыбокадумна рэзюмаваў: «За такую зарплату можна займацца толькі шкодніцтвам».

У гэтых словах, вядома, ёсьць “смяжная” праўда, аднак ня ўся. Калі займацца шкодніцтвам, могуць пасадзіць. І саджаюць. Хаця само паняцце «шкодніцтва» сёньня крыху, так бы мовіць, размылася. Скажам, ня выплацілі своечасова зарплату рабочым —шкодніцтва. Ужо, як кажуць, «артыкул». І прадпрыемства вымушанае браць крэдыт, каб выплаціць зарплату, каб дырэктара не пасадзілі, не знялі і г.д.

Джордж Оруэл тут — адпачывае. Разам з «І984» і «Жывёльным дваром». Цікава, ці ўзрадаваўся б ён, калі б убачыў, што нашая рэальнасць пераўыйшла ягоныя фантазіі?..

## 8.

Мы паступова набліжаемся да ёўрапейскіх стандартаў. Толькі крыху своеасабліва.

Напрыклад, уведзенае абавязковае страхаванье аўтамабіляў. Як прынята ў сьвеце. Ну і добра. Але ўзынікаюць пэўныя праблемы дробнага характару.

На адным з пасялковых прадпрыемстваў дырэктар па прычыне ўсеагульнага страхаванья ня можа нікуды выехаць. Страхаваць транспарт трэба, але заводзік на гэта грошай ня мае. Адпаведна, ДАІ можа спыніць машыну і арыштаваць. Сітуацыя анамальная, але выйсьце знайшлі.

Калі трэба куды паехаць, наймаюць прыватніка і аплочваюць яму выдаткі. У прынцыпе, гэта съмешна, ды съмяяцца штосыці ня хochaцца. Наадварот, узынікае крамольная думка: а калі дырэктара зняць, а на яго месца пасадзіць прыватніка? З застрахаванай машынай. Шчыра кажучы, завод страхіў бы ня шмат. Усё роўна ён аганізуе і вось-вось «аддасць канцы». Якая розыніца, хто будзе пры гэтым дыректарам? У нас незаменных няма. Вось менавіта ў нас — няма.

З іншага боку, імкнуща ў Еўропу і быць ёўрапейскай краінай — дзівее вялікія розыніцы. Правільныя законы можна прыняць лёгка і хутка. Цяжкі з умовамі, пры якіх законы пачынаюць працаваць і мець нейкі сэнс...

## 9.

Гэтага чалавека мой бацька некалі вучыў. Потым ён сам стаў настаўнікам. Яму цяпер крыху за пяцьдзесят і ў яго першая група інваліднасці. Аляксандр, так яго завуць, днямі сядзіць у інваліднай калясцы каля адчыненых на вуліцу дзвіярэй. Там ходзяць людзі, ездзяць машыны, адным словам, ідзе жыцьцё. Аляксандэр хадзіць ня можа, у яго такая хвароба. Нейрахірург у Гомелі яму сказаў калясці: «Вам, дарагі, інваліднасць трэба было даваць яшчэ гадоў 15 таму».

Яму засталося жыць ня так многа. І Аляксандэр пра гэта ведае. Пры даволі прыстойнай пенсіі дзесьці адсоткаў 70 з яе Аляксандэр аддае за лекі. За імі ходзіць у аптэку суседка Наташа. Іншым разам яна прынясе і супчыку. Часта ў Аляксандра ёсьць толькі хлеб.

Наташа прыносіць таксама і ваду. У хаце водаправоду няма, трэба цягніцца да суседняга дому, дзе калонка. У доме Аляксандра некалі месцілася раённая міліцыя (тады яшчэ быў Церахоўскі раён). Сёньня тут пяць ква-

тэраў. У каго былі грошы, той ваду правёў. У Аляксандра іх няма, адпаведна, вады таксама.

Камунгас яму ваду падвесыці ня можа, бо грошай таксама няма. Летась Лукашэнка ездзіў на мяжу трох краінаў, да помніку дружбе народаў. Дарога туды ідзе праз пасёлак. Натуральна, быў моцны «аўрал». Тэрмінова ўсё фарбавалі і бялілі. У суседнім доме, праўда, грошай хапіла толькі, каб пабяліць туую съяну, якая глядзіць на гомельскую дарогу. Меркавалася, што прэзідэнт ёю і паедзе. А ён паляцеў верталётам. Грошы лянулі...

Што застаецца Аляксандру? Дажываць. Бо ў гэтай краіне ўсё вымяраеца па прынцыпе «карысна — некарысна». Трактарыст, які арэ зямлю, каб пасеяць хлеб — карысны. А інвалід, які нічога ня робіць, а есьці хоча — некарысны. Ну а чыноўнік, маленькі ці вялікі — сам сябе робіць карысным. Лагічна?..

## 10.

Цікава назіраць, як увесну садзіць бульбу суседка. Яна ў гаспадарцы адзіны работнік: муж паралізаваны. Участак даволі вялікі, адной ёй ня справіцца.

Суседка ідзе па іншых суседзях і родзічах. Па сутнасці, на вуліцы амаль нікога не засталося: вуліца вымірае. Больш-менш працаздольная хіба суседка насупраць. Яна ды яшчэ дзівее-тры родзічкі — можна і бульбу садзіць. А потым пачынаецца абмен: я табе садзіла, ты мне дапаможаш. Такім чынам садзяць бульбу ўсе.

Іду вуліцай — у гэтай хаце ўжо ніхто не жыве, і тут, і тут, а ў гэтай — памірае мужчына, яго даглядае сын, міліцыйскі пенсіянер, і чакае не дачакаеца, калі бацька памрэ. З тых, каго я ведаў з дзяцінства, засталіся лічаныя людзі.

Новыя гаспадары зьяўляюцца. Чатыры сям'і купілі дамы ў яшчэ адносна заможныя гады ў сярэдзіне 90-х, перабудавалі, адрамантавалі, жывуць. Але новых значна менш, чым было старых... Працэс зьмены пакаленіня застаецца незавершаным. Калі я чытаю альбо чую размовы наконт старэння і вымірання нацыі, дык перад вачыма паўстае мая вуліца. Дзе я вырас, дзе ў мене ўсё яшчэ ёсьць магчымасць да каго-небудзь прыехаць. Гэта так важна, каб была магчымасць да каго-небудзь прыехаць...

У бацькі майго аднакласніка памёрла жонка, ён застаўся адзін і яму самотна. Аднакласнік кітча яго ў Мінск, да сябе, у яго двухпавярховы катэдж. Але бацька пакуль паехаць ня можа. Бо ня можа прадаць дом. Будынак капітальны, з белай цэглы, вялікі, з такімі ж капітальнымі гаспадарчымі пабудовамі, водаправодам, газам, непадалёку ад чыгуначнай станцыі. Адным словам, усе выгоды. Пакупнікоў няма. Ён рэгулярна піша аў'явы, але — ніхто не цікавіцца.

Калі што-небудзь можа найбольш яскрава съведчыць пра становішча ў краіне, дык менавіта гэта: дом няма каму прадаць... Бо — няма каму купіць...

